

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

БОЛЬШЭВІЦКАЕ ВЫХАВАННЕ КАНДЫДАТАЎ ПАРТЫ

(Завод Гомсельмаш)

16 красавіка закончыўся справядачна-выбарчы сход партыйнай арганізацыі завода Гомсельмаш. Сход прашоў на высокім ідэйным узроўні.

Справядачны год для партыйнай арганізацыі завода быў годам ідэйнага росту камуністаў. Правільна спалучаючы палітычную работу з гаспадарчымі задачамі, завод дэмарэнава выканаў вытворчую праграму 1937 года. Пры плане ў 13.419 тыс. рублёў ён даў тапарнай прадукцыі на 14.424 тыс. рублёў. І ў гэтым годзе завод па вымогу падаўні ідзе ў першых рэйках. Гэта дало яму права перамяшчэння зварачніка з адкрытым пісьмом да працоўных Савецкай Беларусі аб перагортванні соц-паборніцтва за дастойную сустрэчу пралетарскага сяты і мая і выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Узятая на сябе абавязальства рабочыя з гонарам выконваюць.

Чаму Гомсельмаш ідзе ў рыхлах перадавых прапрымстваў горада? Тлумачыцца гэта тым, што партыйная арганізацыя ў сваёй практычнай рабоце паклала ў аснову ўказанне таварыша Сталіна, аб тым, што нельга аддзяліць палітыку ад гаспадаркі.

Сакратар парткома тав. Станкевіч першую частку свайго даклада прысвяціў гэтай пытанню.

Партком заявіў вылучэннем вытворчых «амалялкаў» і калі мы да розных паломак стаялі ў аварыі, па слабай работы асобных пяхаў пачалі палыхаць не як да звычайных вытворчых «недахопаў», а пачалі іх рэацыянальна палітычна, то нам удалося выкрыць нямаля ворагаў.

Партыйная арганізацыя выхавала нямаля малых камуністаў. За апошні год партарганізацыя вылучыла на кіруючую партыю і гаспадарчую работу 25 чалавек. Тав. Сокалаў, які вырас на заводзе, працуе сакратаром парткома фабрыкі «Праца». Спеары тав. Ваганаў — сакратар парткома электрастанцыі, тав. Юфе — дырэктар фабрыкі ложкаў. Калектыв вырашыў нямаля беспартыйных большэвікаў. Гэтакую ж службу прыкладам стыханава тав. Альтшутер, выбраны дэпутатам Вярхоўнага Совета Саюза ССР.

Лік агітараў на заводзе з 75 чалавек вырас да 117 чал., прафесійна-нальнага актыва—550 чалавек, стыханаўцаў — 776 чалавек, комсамольцаў—213 чалавек. Гэты палітычны вырашты актыў патрабуе штодзённай работы з ім. Аднак, у гэтым напрамку на заводзе абстаіць палёка не ўсё добра.

Сур'ёзнай крытыцы была падвергнута нездальняючая работа парткома з партыйным рэзервам. Партыйная арганізацыя за справядачны перыяд пераважна з кандыдатаў у члены партыі толькі пачырхо чалавек (з наліччых 25 кандыдатаў), у кандыдаты прыняты 14 чалавек. Для такой арганізацыі гэта мала. Прычыны слабага росту партыйнай арганізацыі паказаў у сваім выступленні тав. Каліка.

Партком з намі кандыдатамі, не працаваў. Праўда, усе кандыдаты ў нас ахоплены вучобай. Але партком не цікавіўся, як мы вучыліся, як выконвалі партыйныя заданні. Для прыкладу вазьму сябе. Са мной ні Станкевіч, ні члены парткома ні разу не гутарылі, не запытвалі, як я вучуся. А з вучобай у нас справы няважныя. Нелькі год надрад мы вучымся гісторыю партыі, але яе не ведаем. Божны раз даходзім да тэмы «1905 год і зноў пачынаем з першай тэмы».

Слаба ў нас пастаўлена работа з комсамольцамі, — заявіў тав. Казлоў. — Гэта відавочна лічыць росту партарганізацыі за лік комсамольцаў, якіх прыняты ў партыю толькі 7 чалавек. Ці ж у нас мала комсамольцаў, дастойных быць у рыхлах партыі? Ці залучаўся партком над пытаннем аб пераростах у комсамоле? Не, не залучаўся і не ставіў гэтыя пытанні перад комсамольскім камітэтам.

Выступіўшы ў спрэчках 33 чалавекі ўсе па-дэлаваму і рэзка крытыкавалі слабую ўчастку работы партыйнага камітэта.

Сход ішчэ раз паказаў мапалітнэсь і згуртаванасць партыйнай арганізацыі завода.

Работа партыйнага камітэта прымае здальняючай.

У новы склад парткома тайным галасаваннем выбрана сем чалавек.



На справядачна-выбарчым сходзе партарганізацыі менскага скурзавода «Большевик». Фото О. Грына.

АБ АВАНГАРДНАЙ РОЛІ КОМУНІСТАЎ

(Магілёўскі трубаліцейны завод імя Мянкіова)

Справядачна-выбарчы сход паказаў у вызначаны час. Даклад аб рабоце партарганізацыі за справядачны перыяд зрабіў сакратар парткома інжынер т. Пільштэйн.

У дакладзе сакратар парткома гаварыў вельмі многа аб агульных пытаннях. Ён абшоў пытанні партыйнага жыцця вытворчасці. Не была паказана авангардная роля кожнага камуніста.

Як вядома з прапоза права-траціцкага блока, трубаліцейны завод з'яўляўся адным з тых шматлікіх аб'ектаў прамысловасці БССР, дзе праводзілася падрыхтоўка і школьніка-дырёрскай работа ворагамі народа. Партарганізацыя не зрабіла з гэтага неабходнага вываду і не прыступіла па-большэвіцку да ліквідацыі да канца вынікаў школьніцтва.

За першы квартал план выкананы толькі на 96,2 проц., пры надзвычайным прашанне браду. Дакладныя вынікі былі прыняты, што нявольні змены камуніст т. Ватурын працуе ішчэ выключна дрэнна. У яго змяне процант браду даходзіць да 60. Што-ж зрабіла партыйная арганізацыя для знішчэння гэтых недахопаў — аб гэтым так і не сказаў тав. Пільштэйн. Ён старанна абыходзіў вострыя вуглы, стараўся такама абыходзіць буйныя недахопы ў рабоце завода.

Дакладныя рэказавы, што на заводзе 252 стыханаўцы, 71 ударнік. У баральце ба поўнае выкананне вытворчых плана з кожным днём шыршыцца рады стыханаўцаў і ўдарнікаў. Напрошвалася законнае пытанне: а колькі ко-

муністаў з'яўляюцца стыханаўцамі і ударнікамі? Алкаа так і не паславаў. Відавочна, што партком слаба займаўся пытаннем вытворчасці.

Камуністы ў сваіх выступленнях, спачатку, праўда, нямеяла, але потым рэзка, па-большэвіцку ўскрываў нехачы работы партыйнай арганізацыі. Зусім справядліва крытыкавалі сакратара парткома за дрэнную пастаўку абаронай работ, якая з'яўляецца адстаючым участкам на заводзе.

У нас дрэнна рыхтуюцца да партыйных дзён, — гаворыць тав. Станкевіч. Аб іх мы даведваемся ў дні сходаў. У падрыхтоўку партыйных сходаў камуністаў не ўлігваюць.

Таварышы Кавалёў, Спірын, Вальдэвіч аланачалі, што на заводзе 350 чалавек моладзі, а комсамольцаў толькі 43. Комсамольская арганізацыя слаба разгортвае выхавальную работу сярод несаюзнай моладзі, а партком не аказвае канкрэтнай дапамогі ў падрыхтоўцы камсамольскай работы.

Зусім правільна крытыкавалі гарком партыі, які вельмі слаба дапамагаў партыйнай арганізацыі. Нават перад справядачным дакладам гарком партыі абмежаваўся фармальным прымацаваннем пралетаўніка, які нават не аказваў неабходнай дапамогі парткому ў складанні справядачных; бы ўпярэненні ўсіх камуністаў у актыўную падрыхтоўку да выбараў кіруючых партыйных органаў.

У склад парткома выбраны тт. Пільштэйн, Шухман, Хайкін, Спірын і Маргарыл.

С. ЛАСНЕУСНІ.

АБ ЧУЛАСЦІ І БЯЗДУШНАСЦІ

Вось ужо чацверты месяц чалавек ходзіць з адной установы ў другую, ад аднаго кіраўніка да другога, даказвае, спрачаецца, прыводзіць розныя довады, пераконвае, але нідзе не сустракае спачування, падтрымкі, нідзе не можа дабіцца таго, на што ён мае поўнае права. Перад ім стыхіць цвёрдакаменная сцяна бюракратызма, ён ужо выйшоў з сілі і ніяк не можа прабыць гэта сцяну. Але ён не траціць надзеі, ён упэўнен у сваёй правасі і в настойлівасці, уласцівай савецкаму чалавеку, дабіваецца свайго.

А пачалося ўсё гэта вась в чаго. Праправаў Эпштэйн загадчыкам аргмаасавым аддзелам Менскага горавета. У партарганізацыю паступіў матэрыял, што ён, Эпштэйн, «мае сувязь... з сваёй жонкай, якая была звязана з ворагам народа». Гэтага аказалася дастатковым, каб яго выключыць з партыі.

Пасля выключэння з партыі прэзідыя горавета вынісіць рашэнне аб зняці Эпштэйна з работы, вывадзе яго са складу прэзідыяма і пленума горавета.

Эпштэйн астаўся без работы. Ён хадзіў у горавет, прасіў, каб яму далі работу. З ім ніхто не хацеў гаварыць. Прае 16 дзён пасля зняці з работы ён захварэў. Праляжаў два з паловай месяцы. Сям'я была без сродкаў.

За ўвесь час хваробы ніхто да яго не прыходзіў, ніхто не цікавіўся ні ім, ні яго сям'ёй. Ён ляжаў і перабраў у памяці ўвесь свой жыццёвы шлях. Ён шукаў у сваёй біяграфіі якіх-небудзь ганьбачых яго паступкаў, значных дзеянняў, якія маглі-б хоць у малейшай ступені апраўдаць яго цярпелі стан. Нічога ганьбачага яго, як савецкага грамадзяніна, ён не знаходзіў. Рабочы-слесар, да 1931 года ён праправаў на заводзе імя Кірава. Потым яго выключылі з работы ў савецкі апарат.

Дык чаму-ж з ім так бяздушна паступілі? Чаму ўсе алварыліся ад яго? Чаму ніхто не хоча аказаць яму дапамогу? Ён ляжаў і думаў аб сям'і, аб чужасці і аб бяздушнасці.

Эпштэйн выжываў. Ён адчуваў у партыі, пайшоў праправаць слесарам, але не можа атрымаць належнага яму грошы за вымушаны працу. Кіраўнікі горавета не хочучь адмяніць свайго рашэння.

— Вы захварэлі на 16-ты дзень пасля зняці з работы, і таму вам па-

бюлетэню грошы не належач. Вось, калі-б вы захварэлі на два дні раней, тады, калі ласка, мы-б вам залічалі ўсе грошы.— Так заявілі Эпштэйну ў горавете.

Ён звярнуўся да старшыні мясцова горавета Рохінай. Тая палядзела на Эпштэйна сумнымі вачыма, зрабіла кіслую міну і адказала: — Нічым не магу дапамагчы. Два лішніх дні. Закон такі, Паспрабуеце звярнуцца да аднаго аднаго сакратара горавета Казлоўскага.

Эпштэйн звярнуўся да Казлоўскага. Той зрабіў сярлейты твар — чаму яго адраваць ад непасрэдных абавязкаў? — Гэта не ўваходзіць у мае функцыі. Апрача таго, гэта справа бліжняя, так што лепш за ўсё звярнуцца да намесніка старшын горавета Драбышэўскага.

Драбышэўскі, які быў у той час намеснікам старшын горавета, сказаў, што ў яго ёсць больш тэрміновыя і важныя справы, чым выплата грошай Эпштэйну, і між іншым сказаў, што лепш за ўсё па гэтай пытанню звярнуцца ў ЦП саюза работнікаў дзяржўстаноў.

Ну, а ў ЦП саюза работнікаў дзяржўстаноў не алапаюцца асаблівай чужасцю да людзей і таму ніякай дапамогі Эпштэйну не аказалі, а абмежавалі парадзі звярнуцца ў няважную прафсаюзную інстанцыю... да Рохінай.

А Рохіна... Эпштэйн не траціць надзеі. Ён лабіваецца сваёй працоў, працоў савецкага грамадзяніна. З работы-ж яго зняці няправільна! Захварэў ён, як гаворыцца, не па ўласнаму жаданню. І не вінават ён, урэшце, што захварэў на 16-ты дзень пасля зняці з работы, а не па два дні раней. Ён упэўнен, што савецкія законы пісані і для кіраўнікаў Менскага горавета.

Ну, а калі-ж кіраўнікі горавета ўсё-ж лічаць, што яны алапаюцца да ўзбегоры людзей, для якіх законы не пісані, што-ж, тым горш для іх.

С. ІРАУЦОУ.

Эпштэйн не траціць надзеі. Ён лабіваецца сваёй працоў, працоў савецкага грамадзяніна. З работы-ж яго зняці няправільна! Захварэў ён, як гаворыцца, не па ўласнаму жаданню. І не вінават ён, урэшце, што захварэў на 16-ты дзень пасля зняці з работы, а не па два дні раней. Ён упэўнен, што савецкія законы пісані і для кіраўнікаў Менскага горавета.

Ну, а калі-ж кіраўнікі горавета ўсё-ж лічаць, што яны алапаюцца да ўзбегоры людзей, для якіх законы не пісані, што-ж, тым горш для іх.

С. ІРАУЦОУ.

БОЛЬШ УВАГІ МАЛАКОЛЬКАСНЫМ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯМ

На албышымся справядачна-выбарчым сходзе партыйнай арганізацыі Беларускай канторы Галунартабзаву партгор тав. Каленік многа гаварыў аб важнасці рашэння студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б). Аб гэтым многа гаварылі і выступалі ў спрэчках камуністы, аднак, тав. Каленік толькі мімаходом спамінуў на тым, як партыйная арганізацыя рэалізуе ў жацішчэ рашэнні гэтага Пленума і выпраўляе дапушчаны памылкі. А былі факты, калі арганізацыя ў мэтах самастрахоўкі выключыла з рады партыі і зняла з работы двух камуністаў.

Дысцыпліна ў партыйнай арганізацыі раскітана. Многія камуністы, напрыклад, Пераўман, Кудзін, абыхаваю адносяцца да партыйных заданьняў, не выконваюць іх. Ярыкі прыкладам дрэннай палітыка-выхавальнай работы можа служыць і тое, што палова членаў партарганізацыі мае партыйныя спантанні — вымовы і суровыя вымовы.

Не займаюцца партыйнай арганізацыя і ростам партыйных радыў. За ўвесь справядачны перыяд не было прыняты ў партыю ні аднаго чалавек.

Ёсць даволі вялікі беспартыйны актыв, але з ім ніхто не займаецца. У яго работа зводзіцца к таму, што арганізаваны палітуркі, але і тыя збіраюцца на зяроўярына.

Усе гэтыя недахопы з'яўляюцца вынікам не толькі дрэннай работы парторга тав. Каленіка, але і адсутнасці ўвагі Сталінскага райкома КП(б)У да малаколькасных партарганізацыяў.

Камуністы адзначалі, што інструктар тав. Мілоў з'яўляўся ў партарганізацыю толькі па сігналах. Рахаванне Сталінскага райкома партыі аб умацаванні гэтай партыйнай арганізацыі па сёння не выканана.

Большасцю галасоў, пры тайным галасаванні, выбран партгорам тав. Зубкоўскі.

Я. САВІЦКАЯ.

НА МІЖНАРОДНЫЯ ТЭМЫ

Захват Аўстрыі германскім фашызмам ажыццёўлены са згоды Англіі, не супакоў Гітлера. Германскі фашызм заўсёды рааглядаў «аншлюс» Аўстрыі (гвалтоўнае далучэнне да Германіі), толькі як першы этап на шляху развіцця так званай «вялікай вайны». Захапіўшы Аўстрыю, Германія ўпэўнілася палышла да Венгрыі, Югаславіі і значна палюжыла свае граніцы з Чэхаславакіяй. Значэнне Аўстрыі, як важнейшага стратэгічнага плацдарма для далейшай экспансіі гітлераўскай Германіі ў краіны Паўднёва-Усходняй Еўропы і ў Чэхаславакію, нядаўна было ахарактарызавана гітлераўскім спадручным Германам у адной з яго прамоў у Вене. Герман, назваўшы Гітлера асобным поўнамоцтвам на правядзенню фашыскай «чатырохгодкі», прыбыў у Вену, з мэтай «папярэня на эканоміку Аўстрыі чатырохгадовай праграмы». Няма патрэбы спыняцца на антысяміцкіх выступленнях Германа. Усім вядома, што ўсе прамовы сучасных канібалаў з фашыскай Германіі ў гэтай частцы будуюцца на звычайнаму шаблону, устаноўленаму «знаўшымі» расавай стэорыі — Гебелсам і Розенбергам. Значна большую цікавасць прадстаўляе тая частка прамоў Германа, у якой ён рэказвае аб перспектывах гаспадарчай перабудовы Аўстрыі. Аўстрыя, па заяве Германа, пачынецца сеткай аэрадромаў, аўтастрадаў, новых электрастанцыяў і сістэмай каналаў, дэзальчючых з большай эфектыўнасцю эксплуатаваць Дунай. У гэтых словах выказаны імкненні германскага фашызма да эканамічнага і палітычнага панавання на Балканах, у краінах Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы. Паргоза германскага фашызма Югаславіі, Венгрыі, Балгарыі, Румыніі і Чэхаславакіі стала больш рэальнай, чым калі-небудзь раней.

агентуры ў Чэхаславакіі сцвярджаюць правільнасць гэтай думкі. Вядома, што Германія да захвату Аўстрыі была аддзелена ад Чэхаславакіі Вагомскімі і Суцэцкімі горамаі. Гэта, бюспрэчна, не магло пры сучаснай ваеннай тэхніцы затрымаць наступленне Германіі на Чэхаславакію, але тым не менш стварала вядома перавагі стратэгічнага парадку для Чэхаславакіі. З захватам-жа Аўстрыі Германія ліквідавала гэту перавагу і атрымала зручныя магчымасці наступлення на Чэхаславакію з боку Аўстрыі праз Маравію. Апрача мэтаў палуднення магчымага супраціўлення ўнутры Аўстрыі, Гітлер, пасылаючы звыш 300.000 салдат у Аўстрыю, праследваў такаса і мэты падрыхтоўкі ўтварэння германскіх палчынаў у Чэхаславакію.

Кіраўнікі сучаснай Германіі ў сваіх шматлікіх прамовах, прысвечаных камедзі «Плебейцы» і «выбарам» у ройстэаг, не прапусцілі выпадку заявіць аб пралетаўчай «лапамозе» нямецкай нап. меншасці ў Чэхаславакіі. А кіраўнікі фашыскай арміі, якія не адназначнаюць многаслоўнае сканіентроўваць на граніцах Чэхаславакіі буйнейшыя вайсковыя алучэнні. Французская прэса аланачала нядаўна, што на граніцах Чэхаславакіі сканіентроўвае не менш 20 дывізіяў германскіх войск, а гэта складае каля паловы ўсёй германскай арміі.

Побач з падрыхтоўкай адкрытага ваеннага ўтарэжэння ў Чэхаславакію, германскі фашызм за апошні час разгарнуў унутры краіны нябачачую да гэтай пары па сваіх размерах падрыхтоўку дзейнасці.

Ажыццяўленне гэту дзейнасць гітлераўскага агентура ў Чэхаславакіі — так званая судэта-нямецкая партыя Гейнлея, якая складаецца цалкам і поўнасьцю з шпіёнаў, дыверсантаў і гэрарыстаў.

Праграма партыі Гейнлея зводзіцца да аднаго пункту — дабіцца далучэння Судэта-Нямецкай вобласці Чэхасла-

вай буржуазіі і арыентуецца ў сваёй палітыцы на згоду з фашыскай Германіяй. Узмацніліся сепаратысцкія тэндэнцыі буржуазных, рэакцыйных і фашыскай партыі славацкай, русіскай, венгерскай і польскай наменьшасцей.

Зусім ясна, што гэтыя аўтанамісцкія імкненні накіраваны да расчланення Чэхаславацкай рэспублікі за рад такіх дробных дзяржаў, якіх-б затым германскі фашызм мог лёгка палычыць.

Чэхаславакія за 20 год незалежнага існавання як самастойная дзяржава, дасягнула вялікіх поспехаў у галіне развіцця нацыянальнай культуры. І зусім ясна, што не рэакцыйныя элементы і адрыгата агентура Гітлера будучы ў канчатковым выніку выгнаць лёс Чэхаславакіі, а сам чэхаславацкі народ. Ён не дапусціць, каб краіна стала афрар фашыскай Германіі.

Нагласць, з якою фашысцкія краіны ў Еўропе ажыццяўляюць свае агрэсіўныя планы, і паніка, адхаліўшая краіны, нявольныя самастойна абараняць сябе ад наступаючай агрэсіі, тлумачыцца перш за ўсё пераходам Англіі да адкрытага згаоу з фашысцкімі краінамі за кошт малых народаў.

Глава рэакцыйнага англійскага Урада Невіль Чамберлен у сваёй прамоўе ў палаче абшчыні 24 сакавіка адмовіўся гарантаваць безпаспасць Чэхаславакіі. Як вядома, маўляўшая згода Англіі на захват Аўстрыі Германіяй пекорыла Аўстрыюскаму трагедыю. Цяпер і гэта прамова англійскага прам'ера Чамберлена ўспрынята ў Берліне, як сігнал да новай агрэсіі.

Вельмі цікавы разважэнні англійскага рэакцыйнага друку па поведку паргозы нападу на Чэхаславакію з боку Германіі. Газета «Таймс» нядаўна пісала: «Англія толькі ўвосна зацікаўлена ў лёсе Чэхаславакіі. Калі Германія пасля захвату Чэхаславакіі перадае на Францыю, талы Англія будзе ў такім становішчы, калі яна павіна будзе выступіць супроць Герма-

ніі». Больш адкрыта не скажаць. У гэтым выражана не простае патуранне агрэсарам, а поўная згода англійскіх рэакцыянераў на захват Чэхаславакіі Гітлерам.

Англія праводзіць сваю выправаваю палітыку продажу чужых тэрыторый, каб выратаваць сваю ўласную. Практычным вынікам выступлення Чамберлена ў палаче абшчыні з'явіліся націс англійскага Урада на чэхаславацкі з мэтай дабіцца ад апошняга ўступак абягульшаму гітлераўскаму агенту — Гейнлеву.

Буржуазна-дэмакратычная прэса ўсёго свету аланачае факты дапамогі з боку Англіі генералу Франку. Нядаўна такаса паведамлялася аб пралетаўчай фінансавай дапамозе Японіі з боку Англіі.

Не выпадкова таму Японія, якая агарула ў кітайскай авантуры і першій буйнай паражэнні, адчуваючы абяжненне ўнутранай гаспадарчай і палітычнай катастрофы, звярнулася імена да Англіі за пасярэдніцтвам у перагаворах паміж Японіяй і Кітаем. Японскія кіруючыя колы не спадзячы на буйную супярэчнасці, якія раздзяляюць Японію і Англію, спадзяюцца па класавы інстынкт англійскіх кансерватараў. Яны не памыляюцца. У аспрэчаны англійскіх рэакцыянераў яны знойдуць спачуванне і дапамогу. Але перагаворы выдуча яна без уліку жадання гаспадары — Кітая, ад пачынь якога ў канчатковым выніку будзе залежаць усё.

Наўрад ці вялікі кітайскі народ, адчуцшы сваю сілу, згодзіцца цяпер зноў стаць афрар ганілоу паміж капіталістычнымі дзяржавамі.

Кіруючы тым-ж класавым матывамі, англійскі ўрад заключыў пагадненне з фашыскай Італіяй і ўнёс прапалову на прадстаўчую сесію Лігі нацыяў аб прызнанні Італьянскага захвату Абісініі. Друг паведамляе пры гэтым, што Мусаліні ўступіла Англіі частку Абісініі. Так англійскія рэакцыйныя колы ў сваіх вузка-класавых інтарэсах разв'язваюць агрэсію і адраджаюць малым народам і ўласным нацыянальным інтарэсам Англіі.

Актыўная агрэсіўныя сілы Еўропы завапала сваё адлюстраванне такаса і ва Францыі. Рэакцыйныя і фашысцкія элементы ўмацнілі атакі супроць народнага фронту, дабіваючыся яго расколу. Урад Блюма, халі і не з'яўляўся тым урадам, якога чакаў і патрабаваў народ, тым не менш у асноўным праводзіў праграму народнага фронту і таму падтрымліваўся камуністамі. Але рэакцыйны французскі сенат, падтрымліваемы дэпутатамі праваых партый, не прадставіў Вядому надзвычайнае поўнамоцтва ў правядзенні эканамічнай і фінансавай праграмы, і ўрад Блюма вышаў у адстаўку.

Новы французскі кабінет Даладэ не з'яўляецца, бюспрэчна, тым кабінетам, якога патрабаваў народ. Ён складаецца ў асноўным з рэакцыяў і прадстаўнікоў сацыялістычнага і рэспубліканскага саюза. Цяжка дапусціць, каб французскі кабінет у такім складзе забеспечыў правядзенне самастойнай знешняй палітыкі, незалежнай ад Англіі.

Ужо цяпер у пайфармаваных колах Францыі сцвярджаюць, што ў галіне знешняй палітыкі Даладэ памылае крившучую спробу збліжэння з Італіяй. Такая палітыка французскага Урада не будзе неаказна.

Французская рэакцыя, у сувязі з адыходам у адстаўку Урада Блюма і ўтварэннем кабінета Даладэ, на старонках свайго друку распаўсюджвае балкі аб расколе і слабасці народнага фронту.

Сіла і згуртаванасць народнага фронту былі выдатна прадэманстраваны 10 красавіка на вуліцах Парыжа. Многачысленны антыфашысцкі дэманстрацыя прыхільніцтва народнага фронту лепш за ўсё даказвае, што народны фронт ва Францыі перад тварам паргозы наступлення рэакцыі і фашызма адзіны, як ніколі, і не адляў урад, калі ён не будзе ажыццяўляць праграму народнага фронту, не будзе даўтрасна.

Г. БАЯГАУ.

20-ГОДДЗЕ СОВЕЦКАЙ ПАЖАРНАЙ АХОВЫ

СЛАЎНЫ ЮБІЛЕЙ

Свіняя байца і камандзіры пажарнай аховы Савецкага Саюза святкуюць свой 20-гадовы юбілей.

Слаўны шлях прайшла савецкая пажарная ахова. Паклаўшы ў аснову сваёй работы дзяржаўны аб'явілі дзяржаўны мер барачбы з агнём, падпісаны таварышам В. І. Леніным, савецкая пажарная ахова вырасла ў велізарную сілу. Грандыёзны маштаб будоўлі ў перыяд пераможнага выканання двух сталінінскіх пяцігодкаў паставілі перад пажарнай аховай складанейшую і алдзнейшую задачу — забяспечыць ахову ўвядзеных у строй буйнейшых заводаў, фабрык, калгасаў, саўгасаў, МТС.

Павышэнне патрабаванняў да пажарнай аховы, рост праціпажнай тэхнікі паставілі задачу падрыхтаваць высокакваліфікаваныя пажарныя кадры, якія маглі б гэта тэхніку накіраваць на службу аховы сацыялістычнай уласнасці ад пажараў.

Навучальныя ўстановы па падрыхтоўцы пажарных кадраў за 10 год (з 1927—1937 год) падрыхтавалі і перападрыхтавалі больш 3 тысяч камандзіраў, у 40 разоў больш, чым было падрыхтавана з 1906 па 1917 год.

У СССР створана вышэйшая навучальная ўстанова па падрыхтоўцы інжынераў праціпажнай абароны. У СССР ёсць 2-гадовая пажарна-тэхнічная школа па падрыхтоўцы сярэдняга каманднага састава, арганізацыйна школа малодшага нацсастава пажарнай аховы. У гэтым годзе да пачатку вясенняй пасеўнай кампаніі ў СССР падрыхтавана каля 2.500 пачатніц добраахвотных пажарных дружнаў калгасаў, актыўных памочнікаў па ахове кааператыва-калгаснай уласнасці і асабістай уласнасці калгаснікаў.

Асаблівы поспех атрымала пажарная ахова пасля пераходу яе ў веданне НКВД — з 1934 года. Пераход у НКВД сярэдняй умяшчэння безбеднасці часцей пажарнай аховы, павышэнне іх базавой і палітычнай падрыхтоўкі, яшчэ большаю агураванню ўсяго асабовага састава пажарнай аховы вакол партыі Леніна—Сталіна.

Велізарную ролю ў выкананні гэтых задач адыграла ўтварэнне Інстытута палітработніцкаў у часіны. Да пераходу ў НКВД ва ўсёй пажарнай ахове

БССР было ўсяго 2 палітработнікі, адзін у пажарнай ахове Менска, другі ў Гомелі. Яны не маглі ахапіць шатоўнай палітработай асабовы састаў усіх каманд пажарна гэта была пастаўлена нездэвальняюча.

Зараз пажарная ахова НКВД мае кадры палітработніцкаў, якія вядуць вялікую многагранную палітработу ў часіны.

Выконваючы асноўную сваю работу — ахову сацыялістычнай уласнасці ад пажараў, — асабовы састаў пажарнай аховы авалодвае большавізмам, штодзённа ўзнімае узровень тэхнічных ведаў.

На палітычных занятках увесь асабовы састаў праходзіць вывучэнне гісторыі народаў СССР. Кіруючы гэтымі заняткамі палітрукі каманд, якія прайшлі ў пачатку навучальнага года семінар па 60-гадзіннай праграме.

Побач са штодзённай палітычнай, тэхнічнай і агульнаадукацыйнай вучобай ва ўсёх часіны разгорнута маладая мастацкая самадзейнасць, спартыўная і абаронная работа. Актыўны ўдзел у ёй прымаюць члены смлей байцоў і камандзіраў.

Свой 20-гадовы юбілей пажарная ахова БССР сустракае вялікімі пераможна. Ва ўсёх часіны разгарнулася шырокая хваля сацыялістычнага спорціўства, ударніцтва і стаханавскага руху па выкананню баявых нормаў пажарнай аховы і палітычнай падрыхтоўкі і разгорнута ўсёх форм масава-палітычнай работы.

Байцы камандзіры і палітработнікі пажарнай аховы НКВД БССР шчыра памятаюць словы вялікага правадзіра таварыша Сталіна і выхоўваюць у сабе большавіцкую пільнасць, негнёмі-рэнную нявысіць да ворагаў, зацвёрды знаходзіцца ў стане мабілізацыйнай гатоўнасці.

Пажарная ахова НКВД БССР з гонарам выконвае сваю пачасную работу, пільна ахоўвае сацыялістычную уласнасць — аснову савецкага ладу — ад агню і ў любую мінуту гатова па першаму закліку партыі і ўрада стаць на абарону сваёй радзімы.

Т. З. ТАБАНІН.

Інспектар палітдзялення АПА НКВД БССР.

ПІЛЬНА АХОЎВАЮ СОЦЫЯЛІСТЫЧНУ УЛАСНАСЦЬ

Мы, пажарнікі, змагаемся за тое, каб не было ніводнага выпадку пажару. Але, калі ён узнімае, то мы дзейнічаем так, каб менш было страт сацыялістычнай уласнасці або прыватнай уласнасці грамадзян.

Аднойчы ў 1936 г. на Крытым рынку ўспыхнуў вялікі пажар. Гаруў магазін... Я кінуўся са сталом у агонь і не зыходзіў са свайго паста пакуль не збіў полымі.

Прад год успыхнуў вялікі пажар у гаражы. Бачачы немінучасць пашырэння агню на мяжкуючы жыллёвыя дамы, я праз полымі ўскочыў на дах гаража і разламаў яго таларом. Жыллёвыя дамы былі выратаваны ад паргроз агню.

Вясной гэтага года я ішоў на прафілактыку праз раён Мопраўскай вуліцкай пажарнай аховы г. Менска.

цы. Вачу, на раце Свіцязь тоне 6-гадовы хлопчык Бараноскі. Я кінуўся ў адзінці ў валу і выратаваў яго.

Маю работу добра ценіць камандванне пажарнай аховы, часта мяне праміруе. У мінулым годзе прафсаюзная арганізацыя накіравала мяне ў падарожжа па СССР. За 18 дзён я змог азнаёміцца з дасягненнямі нашай радзімы. Я пабыў у Маскве, на Каўказе, Харкаве і інш.

Адзначаючы дзень XX гадавіны савецкай пажарнай аховы, я абавязваюся яшчэ пільней ахоўваць сацыялістычную уласнасць ад пажару.

Калі партыя і савецкі ўрад пакліча, я гатую ў любы момант стаць на абарону нашай сацыялістычнай радзімы.

З. А. МАРШАН.

баец пажарнай аховы г. Менска.

УЗНАГАРОДА РАБОТНІКАЎ ПАЖАРНАЙ АХОВЫ

У сувязі з 20-годдзем савецкай пажарнай аховы, перком унутраных спраў БССР тав. Берман выдўа загал аб узнагародзе рату работнікаў пажарнай аховы БССР, якія вызначылі ў справе аховы сацыялістычнай маёмасці і барачбы з пажарамі. Калгасноў палітрукамі ўзнагароджаны 61 чалавек, у іх ліку: начальнік гарадской пажарнай аховы Менска тав. Казачанка, шоферы Фабруйскай пажарнай каманды тав. Лавінінскі, Гомельскай

— тав. Лісіцкі, памочнік начальніка Мазырскай гарадской пажарнай каманды тав. Вухман, начальнік пажарнай аховы Жлобінска тав. Арышэў, памочнік начальніка пажарнай каманды БелДРЭСа тав. Федаранка і іншыя.

Апрача таго, спецыяльным загалдам наркома праміраван рад калгасаў, у якіх узорна пастаўлена праціпажна ахова, лепшыя камандзіры і байцы гарадскіх, раённых і калгасных дружнаў.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР аб ходзе с'яўбы яравых і вывазкі гною па калгасах раёнаў і абласцей БССР на 15 красавіка 1938 г. (у проц.)

Вобласці і раёны	Усяго яравых (у проц.)		У тым ліку калгасных (у проц.)		Усяго яравых (у проц.)	У тым ліку калгасных (у проц.)	Усяго яравых (у проц.)	У тым ліку калгасных (у проц.)
	Усяго	Калгасных	Усяго	Калгасных				
Усяго па БССР	3,6	6,8	6,0	1,0	0,7	13,1	47,2	8,8
Было на 10/IV-38	1,8	3,7	3,2	0,4	0,16	4,3	41,5	4,4
У тым ліку:								
Віцебская вобл.	0,2	0,3	0,1	0,2	—	19,9	51,2	3,4
У тым ліку:								
Аршанскі	0,1	0,02	—	0,7	—	21,6	64,2	3,3
Асвейскі	0,3	3,7	—	—	—	9,6	32,7	—
Вагушскі	—	—	—	—	—	—	66,9	—
Ветрынскі	0,6	0,5	1,2	0,6	0,2	17,0	47,0	0,2
Вілейскі	0,02	0,1	0,1	—	—	41,0	47,0	—
Гардоўскі	0,04	0,02	—	—	0,04	17,9	45,5	1,5
Дрысенскі	0,3	0,7	—	—	—	26,3	32,0	0,3
Дубровенскі	0,01	0,03	0,1	—	—	16,4	27,7	0,4
Дзельскі	0,2	0,5	—	—	—	35,2	91,1	—
Левінінскі	—	—	—	—	—	—	96,8	—
Менскі	0,1	0,2	0,1	—	—	33,5	62,9	1,5
Поліцкі	—	—	—	—	—	25,1	44,6	9,6
Росонскі	0,1	0,1	—	—	—	34,2	38,2	—
Саванскі	—	—	—	—	—	8,3	32,8	0,2
Сройскі	0,1	0,3	—	—	—	52,7	35,7	47,5
Суржскі	0,6	1,4	—	—	—	29,0	13,3	—
Талачынскі	0,1	—	—	0,6	—	2,8	36,1	—
Ушачскі	0,7	1,6	0,1	0,4	—	47,8	105,6	5,3
Чашніцкі	1,1	1,6	1,0	1,7	—	4,8	90,1	1,1
Гомельская вобл.	2,8	7,0	4,1	0,2	0,1	12,0	45,0	10,1
У тым ліку:								
Будакашалеўскі	—	—	—	—	—	—	25,9	8,3
Веткаўскі	1,3	2,1	1,1	—	—	9,3	53,9	5,7
Гомельскі	3,4	6,4	3,9	—	0,5	22,3	49,8	10,4
Добрушскі	2,9	6,3	8,2	—	0,8	29,4	59,4	6,2
Жлобінскі	4,2	10,9	9,5	0,8	—	10,6	35,6	16,8
Жураўнінскі	1,1	2,6	1,5	—	0,1	7,1	59,2	6,5
Карэліцкі	3,7	9,2	2,1	—	—	8,3	27,8	8,7
Лоеўскі	12,3	33,3	21,1	—	0,4	16,5	47,7	36,7
Рагачоўскі	0,3	0,5	0,02	—	0,3	7,6	27,8	11,7
Роснінскі	5,2	14,5	10,5	0,1	0,1	15,8	111,6	12,5
Свяцлавінскі	0,9	2,3	—	—	—	—	27,4	—
Уварыцкі	1,7	3,9	—	—	—	24,3	31,5	10,3
Перахоўскі	1,1	3,0	1,7	0,1	—	15,0	34,2	5,4
Чачэрскі	1,8	4,7	5,3	0,9	—	9,0	52,9	6,5
Магілёўская вобл.	0,5	0,7	0,5	0,2	0,1	8,5	39,9	2,1
У тым ліку:								
Асіповіцкі	0,8	1,5	0,4	—	0,4	2,8	41,3	2,9
Вабруцкі	2,2	2,3	3,8	—	2,0	0,5	35,0	16,2
Валынскі	—	—	—	—	—	—	14,4	—
Вярэнінскі	0,1	0,2	0,3	0,2	0,02	—	21,4	0,1
Быхаўскі	0,2	0,5	0,1	—	—	4,8	26,7	0,6
Горакі	—	—	—	—	—	4,3	26,1	0,4
Дрыбінскі	0,1	0,2	—	0,2	—	13,4	87,7	—
Басноўскі	0,4	0,9	0,2	—	—	23,2	56,7	1,3
Кірэвіцкі	0,2	0,5	—	—	0,2	—	40,1	5,3
Кімаўскі	0,4	0,9	0,7	—	—	10,9	46,2	8,8
Кіраўчынскі	0,2	0,3	—	—	—	—	33,3	0,7
Круглянскі	—	—	—	—	0,1	4,5	53,1	—
Крычаўскі	0,2	0,4	0,1	—	—	26,9	90,2	4,9
Магілёўскі	2,1	0,9	—	3,3	0,3	—	29,3	2,6
Менскі	0,2	0,8	0,6	—	—	18,9	23,4	0,5
Прыпяцкі	1,1	2,9	1,7	—	—	1,0	70,8	2,4
Хойніцкі	—	—	—	—	—	—	52,9	—
Чавускі	0,1	0,1	—	0,1	—	17,9	30,4	—
Чэрвеньскі	2,5	5,8	5,0	0,1	—	23,2	72,4	11,0
Чырвонопольскі	—	—	—	—	—	—	49,6	—
Шклоўскі	0,1	0,3	—	0,2	0,1	6,7	36,6	1,3
Менская вобл.	1,7	2,2	2,0	1,4	1,4	5,9	64,1	3,0
У тым ліку:								
Варыцкі	—	—	—	—	—	—	44,6	—
Вягонтскі	0,01	0,02	—	—	—	—	52,4	—
Грэцкі	3,5	1,9	2,6	—	2,4	18,7	59,1	6,8
Заслаўскі	0,2	0,2	0,06	—	—	11,4	75,5	—
Копыльскі	3,4	7,3	6,6	0,6	0,1	7,6	42,2	7,5
Курскі	0,6	0,3	—	—	—	14,3	62,0	4,7
Логоўскі	0,1	—	—	—	—	0,1	2,4	71,4
Лобнскі	1,6	3,2	0,4	0,1	1,4	1,5	47,3	3,1
Менскі	1,1	1,0	1,0	—	1,6	8,4	71,4	4,0
Пенчэпінскі	0,1	—	—	—	—	—	60,1	0,3
Пухавіцкі	0,3	0,5	0,3	—	0,3	2,5	35,5	—
Луцкі	4,1	6,1	4,7	0,6	5,0	7,4	55,8	6,5
Смаленскі	0,02	0,04	—	—	0,01	1,1	86,5	1,0
Смілавінскі	—	—	—	—	—	—	17,5	—
Стародарожскі	2,7	7,1	0,6	—	0,4	7,2	37,5	2,6
Старобінскі	15,7	24,8	18,7	81,7	10,7	29,9	76,1	26,4
Удзельскі	3,6	3,3	1,3	—	1,4	0,3	44,3	2,4
Халопенскі	0,1	0,3	—	—	—	1,9	91,7	1,2
Чарвеньскі	0,1	0,2	0,08	—	0,1	4,4	29,3	0,1
Чырвонаслабодскі	6,4	7,0	6,1	7,4	4,4	4,5	66,0	8,1
Палеская вобл.	27,7	71,6	56,7	12,5	3,2	80,9	46,1	64,2
У тым ліку:								
Брагінскі	31,1	71,8	55,3	3,8	1,7	44,5	29,0	67,6
Гітскі	8,4	17,9	12,9	—	3,6	—	69,9	18,3
Даманавіцкі	29,5	76,3	59,6	7,6	1,4	16,9	49,9	62,6
Ельскі	33,1	88,4	51,2	43,1	8,9	37,6	41,9	76,4
Жыткавіцкі	29,2	69,9	26,0	0,1	12,9	20,2	46,5	42,4
Камарынскі	38,3	96,0	95,4	43,3	9,3	52,8	50,2	94,8
Калатвінскі	25,2	81,0	70,4	22,8	1,6	36,8	47,8	85,3
Лельчыц								

У ІЛЬНАВОДЧЫМ КАЛГАСЕ

Да загадчыка калгаснай хаты-лабараторы Івана Галкоўскага зайшла звыняявая па ільну Домна Цітова.

— Як у тебе справы абстаіць? — першым запытаў звынюю Галкоўскі.

— Фасфарытную муку, яе вядома табе, высеяла па 8 цэнтнераў на гектар. Зараз чакаю пакуль пацвіле, потым буду праводзіць дыскванне і пад дыскі сеіць на кожны гектар па 3 цэнтнеры калійнай солі. Аміячную селітру пакінула на падкормку. Прый першым рыхленні міжрадззяў унясу па аднаму цэнтнеру і пры другім — па пўцэнтнера на гектар. Калі будзе патраба ў падкормцы, то дабавлю яшчэ па пўцэнтнера калійнай солі. Попелам буду абсыпаць пасевы супроць мошак...

Параіцца з загадчыкам хаты-лабараторы стала звычайна не толькі адной звынявой Домна Цітовай. У калгасе створана 57 участкаў высокага ўраджаю ільну і кожная звынявая, кожны адказны за свой участак абавязкова раіцца з Іванам Галкоўскім, як і калі трэба лепш уносіць угнаенні, як праводзіць апрацоўку глебы... Ды ці мала бывае розных, зачасцю не усім зразумелых, птызнюў у звынявых.

Але Домна усім не аб гэтым прышла пагаварыць з загадчыкам хаты-лабараторы. У мінулым годзе яе звыно, якое складалася з чатырох калгасніц, на плошчы двух гектараў дабілася самай вышэйшай у калгасе ўраджайнасці — па 9,5 цэнтнера селекцыйнага ільнасема з гектара. Высокая ўраджайнасць была дасягнута стараннай апрацоўкай глебы і клопатлівым доглядам за пасевамі. Але за ўсю гэту стаханавую работу жанчын не звына прамірвалі толькі па... 25 рублёў.

— Вось і крыўдна зараз маім жанчынам, з нехватой яны бярэцца за работу, а некаторыя зусім адмаўляюцца працаваць у звыне...

— Крыўда ваша, вядома, законная, — пачаў гаварыць загадчык і выпянуўшы з кішані газету з паставоў Соўзнаркама СССР «Аб мерапрыемствах па ўздыму ўраджайнасці і паліпашэнню якасці валакна і насення ільну-даўгунца», прычитаў адзін толькі пункт паставоны, у якім гаворыцца аб размеркаванні паміж членамі звына 50 проц. грошай, атрыманых калгасам за ільнапрадукцыю ў якасці прамій-надавак.

— Я падлічыў, што калі вы ў гэтым годзе з двух узятых вамі гектараў дацеце, як абавязаліся, па 12 цэнтнераў насення з кожнага, то толькі ад аднаго насення на ваша звыно прыдзецца 4400 рублёў грошай. Вялікую суму грошай вы атрымаеце, вядома, і ва перавыкананне плана па ільнавалянку.

— Выходзіць, што на брата прыдзецца па 1100 рублёў за адно насенне, — павесілаўшым голасам загаварыла Домна. — Вось гэта цікава...

Паведамленне загадчыка хаты-лабараторы аб велізарнайшых мерапрыемствах партыі і ўрада па ўздыму ільнаводства, па павелічэнню даходнасці ад ільну калгасам і калгаснікам, якія працуюць у ільнаводчых звынях, з'явілася нечаканасцю для звынявой. Калі-б Домна Цітова і яе калгасніцы ведалі аб гэтых паставах значна раней, не прышла-б яна зараз скарзіцца на загадчыку, што калгасніцы не з ахвотай бярэцца працаваць на стаханавым участку. Аб паставах партыі і ўрада «Аб плане кантрактаў ільну і канальні у 1968 годзе» і «Аб мерапрыемствах па ўздыму ўраджайнасці і паліпашэнню якасці валакна і насення ільну-даўгунца» не ведае пераважная большасць калгаснікаў. Ім не растлумачана на канкрэтных прыкладах, што лён у калгасе з'яўляецца зараз сапраўднай крыніцай зможнасці.


Калгас «Правда» будзе сеіць у гэтым годзе 260 гектараў разраджанага ільну сорта «Ударнік» Палірэднікі пад лён падабраны не дрэнныя — 190 гектараў будзе засявацца па мяношнішчу і астатнія таксама па даволі добрай глебе. У калгасе завезена добра-якаснае насенне, ёсць сваіх 16 радковых саялак. На кожны гектар пасевы ільну ўнесена і будзе яшчэ ўносіцца многа ўгнаенняў. Пры завязванні калгасам намеранай ураджайнасці па ільну (7 цэнтнераў насення і 6 цэнтнераў валакна), ён атрымае сотні тысяч рублёў прыбытку.

Дзесяці лепшых стаханавцаў ільнаводства калгаса абавязаліся атрымаць на сваіх участках значна вышэйшую ўраджайнасць. Звыно Паскоўі Крываносавай паставіла сабе мэтай дабіцца ўраджайнасці з двух гектараў ільну па 12 цэнтнераў насення і з 2 гектараў ячменю па 40 цэнтнераў збожжа з кожнага гектара. 18 цэнтнераў ільна-нога насення з гектара абавязалася дабіцца Алеся Арлова. За 10 цэнтнераў і вышэй ільнанога насення з гектара змагаюцца звыні Чурбанавай, Памазавай і іншых.

Стаханавцаў па ільну ў калгасе было-б значна больш, калі-б усе калгаснікі ведалі аб апошніх рашэннях партыі і ўрада па ільну. На жаль, гэтага пакуль што яшчэ няма. Паставоны СНК СССР і ЦК ВКП(б) па ільну не сталі здабыткам усіх калгаснікаў.

Такое становішча не толькі ў калгасе «Правда». Калгаснікі вельмі многіх калгасаў Мясніслаўшчыны дасканалы не ведаюць аб гэтых паставах. А пара-б на канкрэтных прыкладах растлумачыць калгаснікам, што яны атрымаюць за сваю добрасумленную працу па ўздыму ўраджайнасці ільну. Чым хутчэй гэта будзе зроблена, тым з яшчэ большым энтузіязмам калгаснікі будуць змагацца за высокі сталініскі ўраджай.

Н. ВІШНЕУСІ.
Калгас «Правда»,
Мясніслаўскага раёна.



Гомельская інкубатарыя птушкармаўчых станцыя — адна з буйнейшых у Беларусі па вытворчасці кародных кураў «Вельмі легоны». У гэтым годзе стаяць даць да 80 тыс. штук кураў палепшанай пароды. НА ФДЫМКУ: карменне матчынага стада станцыя.

Падрыхтоўка да першамайскага свята

КІНО Ў ПЕРШАМАЙСКІЯ ДНІ

Белдзяржкіно арганізоўвае ў першамайскія дні на пляжах Менска, Віцебска, Гомеля, Вабруйска, Магілёва, Оршы і Магяры адкрыты кіносеанс з дэманстрацыйнай кароткаметражнай гукавым фільмам. Ва ўсіх кіноатрахах рэспублікі будуць наладжаны дзённыя бесплатныя сеансы для бацькоў і камандзіраў Чырвой Арміі і для дзяцей.

У дні свята на экраны рэспублікі будуць дэманстравацца лепшыя савецкія фільмы — «Ленін у Кастрычніку», «Мы з Кранштата», «Депутат Балтыкі», «Валікі грамадзянін», «Чалавек», «Валтыцы», «Граніна на замку», «За савецкую радзіму», «Валачыўскія дні», «Дачка радзімы», «Багатае нявеста» і інш.

Да Першага мая прыгучана сцягненне абсталявання новых гукавых кіноставаў у клубы менскага тэхнікума сувязі, работніцкай асветы, аршанскага ільнакамбіната і мюсіслаўскага педучылішча.

КАЛГАСНАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ ДА СВЯТА

ЖЛЮБІН. Весела адсвяткуюць калгаснікі раёна Першамай. Яны набываюць новую вопратку, абутак, упрыгожваюць кватэры. За адзін дзень — 11 красавіка — калгаснікі сельгасарніц «Комітэр» закупілі ў ларку райма на 8500 рублёў мануфактуры. Многія калгаснікі ўсяляюцца на ўяўляюцца дамы ў першамайскія дні будуць спраўляць наваесце Балзюўскі Лявон і Ражкова Фадора ў калгасе «Перша мая», Стрэшнінскага сельсавета.

Вялікае ажыццэнне ў гуртках мастацкай самадзейнасці. Драматычным гуртком калгаса імя Кагановіча рытуху да свята новую п'есу. Харавы гурток сельгасарніц «Расцвет» разучвае рэвалюцыйныя і народныя песні. У гэтым калгасе сям'я скрыпачоў Грунзе — бацька Іван (калгасны каваль) і 3 сны — разучваюць творы Чайкоўскага, песні кампозітара Дунаеўскага з кінофільмаў.

У многіх калгасках да Першага мая адкрываюцца парты культуры і аддзячкі. У Стрэшнінскім сельсаеве ў першамайскіх дэманстрацыі будзе ўдзельнічаць калона з 76 калгасных фіхкультурыкаў.

НА АГНЯВОЙ ПАЗЦЫ

Раіная, атрымаўшы заданне і азнаміўшыся з баявой абстаноўкай, батарэя рушыла ў нахад. Камандзір даводзіў абстаноўку сваім байцам. Размясціўшыся на агнявой пазіцыі, батарэя брыста замаскавалася.

Праз дзве-тры хвіліны ўсё нібы апусцела вакол. З боку ніто-б не мог заглядзецца ў малым сасітку празныя гарматы, якія паказвалі свае жорны напрад. Далёка наперадзе батарэі на ўзвышшні размясціліся навіральны пункт камандзіра Між ім і агнявой пазіцыяй перыметра была працягнут кабель тэлефоннага провада.

Камандзір уважліва ўглядаўся ў бінокуляр у сінеую зладзек сцяну лесу. Нічога не відаць. Вось хіба за групай дреў — нейкі назначны бугорак. Ясна, прызначаны бугорак — уладываным пунктам праціўніка.

— Разбурыць! — была падана каманда. Пачалася стрэльба.

— Добра! — з захаленнем заўважылі прысутныя на назіральных пунктах. Задла была вымакана на «добра». Асабліва ўважна дзейнічалі наводчыкі т. Дробаб і Савельеў і разведчык тв. Карневу.

Батарэя атрымала новую баявую заданне. Камандзір падаў каманду змяніць пазіцыю. На новай агнявой пазіцыі байцы зноў маскавалі гарматы, рытухуючыся да выканання новага задання.

ЛОДАЧНЫЯ СТАНЦЫ ПРЫ ДАМАХ АДПАЧЫНКУ

ГОМЕЛЬ. Кожны год у Кліваўскім і Чонкаўскім дамах адпачынку адначывае каля 10 тыс. працоўных рэспублікі. Селекта на рамонт і абсталяванне дамоў адпачынку выдаткоўваецца 675 тыс. рублёў. У Чонках пабудаван новы клуб з гукавой кіностановай, пашырана сталовае. У Кліваках будуюцца лязны і пральня. У пакоях, размяшчальных масляных фармамі, устаўляюцца дубовыя і мяккая мэбля. Пры абодвух дамах адпачынку абсталяваны лодачныя станцыі.

Зараз на тэрыторыі дамоў адпачынку робяцца лязныя насаджэнні, разбавоцца клубы. У парках і паліцах вырошчываюцца гародніна.

У гэтым годзе дамы адпачынку працуюць 12.250 чалавек.

ПАСАДКА КАРПА У ПРУДЫ І АЗЕРЫ

У гэтым годзе добра прайшла вымоўка карпа-тавакія. Адыход рыбам склаўся 6,3 проц. замест 26 проц. у мінулым годзе.

Карп пасаджаны ў пруды ўсё 6 рыбгасуў. Рыбкі засяляюцца пруды калгасуў імя ДПУ, Жытэвінскага раёна, «Звязда», Смалыніцкага раёна, 3 возера «Судаболь», Смалыніцкага раёна, вылаўлена 160 пт. высокасортнага карпа замест 40 пт. дрэбнай рыбы, якая вылаўлівалася ў мінулыя годы.

Сэлета засяляюцца карпам тры новыя азёра: «Ляцкі», — Асіпаўскага раёна, «Дабеева», Сіроцінскага раёна, і «Опіна», Ветрынскага раёна. Засяляюцца засяленне ў пруды і азёры 1.300 тыс. штук карпа-тавакія.

ДАКЛАДЫ І ГУТАРКІ НА АНТЫРЭЛІГІЙНЫЯ ТЭМЫ

МАГІЛЕЎ. Магілеўскі гарком КП(б)В вылучыў 64 дакладчыкаў і агітатараў для правядзення гутарак і дакладаў на антырэлігійныя тэмы на прадырмствах, у арцелях і ўстановах горада.

Днямі адбыўся папярэньні пленум Магілеўскага гарсэвета саюза вадучых біябюжэнікаў. У яго рабоце прымаў ўдзел 67 чалавек. Пленум абмеркаваў птызню і аб завадах антырэлігійнай прапаганды ў сувязі з набліжэннем выбараў у Вярхоўны Совет БССР і рэлігійныя свята — вялікіх. Асабліва ўвагу пленум аддаў птызню аб узаміненні антырэлігійнай прапаганды і агітцыі на выбарчых участках.

ЭКСПЕДЫЦЫЯ НА ТАРФЯНЫЯ БАЛОТЫ

Інстытут торфу Акадэміі навук БССР арганізоўвае навуковыя экспедыцыі на тарфявалі «Асіпінскі», «Вольшнік», «Свабода» і «Татарка». Экспедыцыі птыдзю на тарфявалі ў пачатку мая і прабудуць там ва верасні. Яны будуць праводзіць работы па рацыяналізацыі сунці кавальскага торфу, укараненню ў вытворчасць найбольш удасканаленых форм тарфянай птымы і т. д.

Дзённік

Сёння, 18 красавіка, у 6 гадз. веч. у клубе дэманстрацыя (прог. Комуністычнай і Віцебска) адбудзецца даклад аб міжнародным савецкім для актыва хатніх гаспадынь Варышэўскага раёна. Докладчык тав. Лявус. Паселі дэкава і вядома.

ДА ВЕЛМА ХАТНІХ ГАСПАДІНЯў. Сход хатніх гаспадынь Сталіскага раёна гор. Менска, назначаны на 18 красавіка, адгладываецца. Аб дні схода будзе паведамлена падаткам.

СТАЛІНСКІ РК КП(б)В. АД ПЛЕНІЧАНІКАГА РК КП(б)В. З'яўленню кандыдацкую картку ўзору 1968 года, вылучыў Пленічанын РК КП(б)В імя ДЗЕМІТЧУКА Івана Пятровіча (№ 0551705), з'яўляецца неспарэўдзеным.

ПАД СУД НАГЛАГ ПАКЛІПЧЫКІ

У канцы мінулага года па распараджэнню следчага Пракуратуры БССР тав. Фельдмана арыштавалі былога народнага следчага Аршанскай пракуратуры Н. Г. Шчэрбу, арыштавалі і пасадзілі ў турму Шчэрбу прад'яўлялі птызню абвінавачвання. Выразжучыся юрыдычнай мовай, яму інакш мінзвалася, што: 20 год таму назав ён, Шчэрба, прымаў актывны ўдзел у адной контррэвалюцыйнай арганізацыі, арганізаваў у той час на Аршаншчыне, што ён з'яўляўся над працоўнымі, што ён атыскаміт, што ён хабарнік і меў сувязь са зладчынымі элементамі, што ён спыняў справы аб шкандітстве, расстраха, раскарвенні сацыялістычнай уласнасці і рад іншых зладчыстваў.

Арышт гэты быў для Шчэрбы ўдарам грым.

Шчэрба перабраў у памяці ўсе падзеі ва 8 год яго работы ў Аршанскай пракуратуры, пачаў прымаваць усе свае дзейнасць на працягу чатырох год работы ў якасці судовага выканаўцы і 8 год — у якасці начальніка мідзцы ў Оршы. Ніякіх зладчыстваў абыха дробных алоўжываняў ён за сабой не мог прыпомніць.

Праз месяц Шчэрбу выпусцілі з турмы. Праведзенае расследаванне выявіла, што ўсе абвінавачанні, прад'яўленыя Шчэрбу, з'яўляюцца яўным вымыслам наглым пакліпчам на часнага савецкага работніка.

Пакліпч на Шчэрбу ўзвёў народны суддзя г. Оршы Мерынг.

Мерынг даўно ўжо негавілаў Шчэрбу за тое, што апошні крыгмаваў яго дрэнную работу ў судзе. На працягу некалькіх месяцаў ён усіяляў цяжаву Шчэрбу, дабіваўся яго звылення. Калі-ж усе спробы скампраметываць работу Шчэрбы не дапамагалі Мерынг рэзав у яшчэ некалькімі яго прыяцелямі сабарываваў і асабіста адвёў у Пракуратуру рэспублікі птылі пакліпчынік дакумент, беспалатнаў на абвінавачваючы Шчэрбу ва ўтэале ў контррэвалюцыйнай арганізацыі, у хабарніцтве і т. д. На палеставе гадзга дакумента следцы Пракуратуры БССР тав. Фельдман, які быў камандзіраваў для расследавання гэтай справы на месцы, паспяшыў арыштаваць Шчэрбу.

Што дачычыць Мерынга, то гэта падлы пакліпчынік не задаволяў яшчэ тым, што ўвёў у змысл Пракуратуру рэспублікі. Ён напісаў у газету «Звязда» заметку, у якой паўтарыў усю брудную каўнону аб Шчэрбе, павыдзёную ім у сваёй пакліпчынкай звыне на імя пракурора БССР. Сваё прывічча Мерынг утэўў пад псеўдонімам «Шылаў», відаць, бяжучыся адкрыта выстэпчыць са сваёй гучовай страўніцай.

Радзкім «Звязда», на жаль, паведалі пакліпчынік Мерынгу і яго офіцарыкаваным дакументам і звыціла ў студзеня 1938 г. яго заметку пад загаловам «Вораг у ролі следчага».

Мамесні адвизмага редактара

I. M. ОШЕНГЕЙМ.

КАЛІ-Ж ПАБУДУЮЦЬ ШКОЛУ?

У класах пачатковай школы калгаса «Пунілавец» (Замаліўскага сельсавета, Чырвонаслабодскага раёна) — цёпла, брудна і наўтульна. Памяцканне хакашціца ў поўразваленым становішчы. У часе дажджу праз дах працякае вада. У такіх умовах навушавіца больш 100 вучняў. Гэта, безумоўна, адбываецца на нармальнай рабоце школы і паспяховасці вучняў.

Праўленне калгаса некалькі разоў ставіла птызню перад раівыкаючым аб будаўніцтве новай школы. Аднак, раівыканом дагэтуль яшчэ не зваўчы с данай справы і не ўзніў хакашціца перад Наркамасветы аб уключэнні ў план будаўніцтва новай школы ў калгасе «Пунілавец».

I. ЦЕРАХОВІЧ.

ПРАДАВАЙЦЕ СКАРЫСТАНЫЯ СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ

Бацькі і вучні!

Усім кніжнымі МАГАЗІНАМІ КОГІ-а ПРАВОДЗІЦА КУПЛІ І ПРОДАЖ ПАДТРЫМАНЫХ СТАБІЛЬНЫХ ПАДРУЧНІКАў

УМОВЫ КУПЛІ І ПРОДАЖУ ВЯЛІКІХ У КАРЫСТАННІ СТАБІЛЬНЫХ ПАДРУЧНІКАў Вывешаны ва ўсіх кніжных МАГАЗІНАХ КОГІ-а.

ПРАДАВАЙЦЕ ПАТРЫМАНЫЯ СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ

Арыфметыка, Геометрыя, Алгебра, Ботаніка, Фізика, Хімія, Естествознание, Книжка для чтения.

УСЕ ДЛЯ ДАМСКАГА ТУАЛЕТА!

У магазінах МЕНГОРПРАМІАНДЛЯ

№ 3 — Ленінская, 9/2
№ 17 — Ленінская, 19
№ 29 — Ленінская, 4

№ 34 — пр. вул. Д. Ведага 1 пл. Волі.
№ 44 — Ленінская, 22.

ЁСЦЬ У ВЯЛІКІМ ВЫБАРЫ

ШАРФІКІ, КАСЫНАЧКІ, КАФЕРЫКІ, ЖАВО, ПАЛЧАТКІ, РОЗНЫЯ ЛЕНТЫ, ПЛАСКІ, ГУЗІКІ РОЗНЫЯ, СУМКІ, ДЮСТОРКІ КІШАНЕВЫ І ДЛЯ СУМАК, ПАРТМАНЭ, ГРЭБНІ І РАЧОУКІ, ЗАЖЫМКІ ДЛЯ ВАЛОС, ВРОШКІ ВРАСОЛКІ, ПУДРАЧНІКІ, КАРУНКІ І ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ І ВЫВАР КАСМЕТЫЧНА-ПАРОУМЕРНЫХ ТАВАРАў.

Менгорпрамгандаль

МЕНСКАЯ кандзіцёрская фабрыка «Комунарка»

ТРАСТА ВЕЛІКАДЗІЦЬ ПЕР НІХІ БССР

ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ

выпускае новы асартымент

МАЙСКІХ ДЗІЦЬЧЫХ ПАДАРУНКАў.

На рынак паступаюць — у новым афармленні ў прыгожых каронах — вышэйшыя сарты пакаладных какаваў: «КОМУНАРКА», «СНІЖОК», «ЧОРНАСНІУ», «ШАКАЛАДЗЕ», «ДЛЯ ЛУКАМОР'Я», «ПРЕТРАМА РАСІНІ», «ЗАТАТЫ ТРАВЭЧЫНЬ». Вылучаюцца дзіцёчы пакаладны ірыс у арынальнай упакоўцы і рад новых сарту карамелі — «МАЛІНАВЫЯ», «МАСЛЕНАЯ ПАДУШЧАЧКА», «РОКО У БЛІСЦЕ». Усёго будзе выпушчана 1 паступіць у продаж 200.000 шт. розных каронаў і дзіцёчых падарункаў.

Беларускі дзяржаўны драматычны театр

18 красавіка

Абак. № 167.

ВОТНАЯ СТАРЖКА

Гукавы кіноаатар «Чырвоная зорка»

МАГНО НОЙ (Амурскі чалавек)

Гукавы кіноаатар «Сваргас»

НАТАЛКА-ПАЛТАўКА

Гукавы кіноаатар «Ітэрынаўчывал»

ШЕРШАЕ КАХАННЕ

Український центральний інститут зидокри-ологин и орга-отерапии

Харьков, улица Артема, № 10 | 12.

ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ РАХИТА

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ РОСТЕ КОСТЕВ У РАХИТКОВ, НЕЗАЖЕВЮЩИХ ПЕРЛОДОМ, СЛАЗОМ РОСТЕ ЗІВОВ, ОСТЕОМОЛІЦІИ, СПЕЗМОФІЛІИ І ДРУГІХ НАРМІЦЕНІЯХ Кальцеевого обмєна (гипокальцеми)

ПРИМІНЯЕТСЯ ВИГАНТОЛЬ (ВИТАМИН «Д»)

ПРОДАЖА ВО ВСІХ АПТЕКАХ І МАГАЗІНАХ САГНІГІЕНІ БССР. А ПРІ ОТСУТСТВІИ НА МЕСТАХ ОБРАТІТЬСЯ В БЕЛДПЕК-ОУПРАВЛЕНІИ

У мэтах лепшага абелугоўвання пакунікоў у дні перадовычонага гандлю, МЕНСАЮЗУНІВЕРМАГ —

Росовіца 43 і дзіцёчы філіял — пр. вул. Гетіненскі! Савецкай павялічылі часы гандлю на 2 гадзіны з дзень.

8 і 16 НА 30 КРАСАВІКА

УНІВЕРМАГ

працуе з 9 гадзін раніцы да 8 гадзін 30 м. веч. Дзіцёчы ФІЛІЯЛ працуе з 10 гадзін раніцы да 9 гадзін 30 м. веч. МЕНСАЮЗУНІВЕРМАГ.

МІЯНО КВАТЭРУ з 2 пакоў, калідор і кузні ў Менску на кватэру ў Матэлье. Даводзіцца на адрасу: Болморская вул. № 27, кв. 1, Котла.

У АДДЕЛ ВЕЧ'Ю ЗВАНІЦЕ па тэл. № 21-845